

В.П. Рагойша пераклаў на беларускую мову апавесць М. Кацюбінскага "Цені забытых продкаў" (1980), раманы А. Ганчара "Твая зара" (1985), У. Яварыўскага "Марыя з палыном у канцы стагоддзя" (1990), творы Б. Алейніка, І. Драча, В. Сіменкі і інш. За шматгадовую дзейнасць па прапагандзе ўкраінскай літаратуры ў Беларусі В.П. Рагойша ўзнагароджаны адной з найбольш прэстыжных прэмій Украіны – прэмія імя І. Франко.

Мала хто ведае, што В.П. Рагойша працягвае пісаць вершы: яны публікаваліся ў перыядычным друку, часопісе "Роднае слова". Ён сябра Саюза пісьменнікаў Беларусі з 1969 г., член яго Рады, чалавек, які надвычай многа зрабіў для ўмацавання прапаганды твораў беларускіх аўтараў.

Малавядомы аспект навуковай і літаратурнай дзейнасці В.П. Рагойшы – краязнаўства, і асабліва літаратурнае краязнаўства. Ён – аўтар выключна цікавых і арыгінальных даследаванняў: "Хата на пляцы Волі", "Замак на Іслачы" і інш. В.П. Рагойша, шчыры патрыёт Беларусі і сваеі малоі Радзімы – Ракаўшчыны. Яго любоў – дзейсная, актыўная: выйшла вось ужо восем нумароў газеты "Ракаўскі шлях", якую Вячаслаў Пятровіч выдае на ўласныя сродкі. Часам для напісання адной невялікай замалёўкі ён аб'язджае ўвесь Валожынскі раён, шукаючы звесткі пра людзей, звязаных з Ракавам. На ўласныя сродкі, з дапамогай сям'і – жонкі і сыноў-філолагаў – ён арганізаваў на сваёй радзіме Музей мястэчка Ракаў, у якім самы вялікі раздзел экспазіцыі – "Ракаўшчына літаратурная". Ужо тры разы ў Ракаве па ініцыятыве В.П. Рагойшы праводзіліся Ракаўскія чытанні, дзе выступалі знакамітыя літаратары, навукоўцы, мастакі – вярджэнцы мястэчка.

В.П. Рагойша – член савета філалагічнага факультэта БДУ, старшыня секцыі Цэнтра вучэбна-навуковых і навуковых іспытаў РБ, старшыня экспертнага савета ВАК па літаратуразнаўству, ён удзельнічае ў працы камісіі Мінадукацыі па падручніках, член двух саветаў па абароне дысертацый (БДУ і НАН Беларусі), прэзідэнт Міжнароднага фонда Янкі Купалы, член рэдкалегіі часопіса "Венік БДУ" (сер. 4). Узнагароджаны двума медалямі: імя Ф. Скарыны і "20 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне". Вячаслаў Пятровіч – абаяльны, добры, шчыры чалавек, выдатны сем'янін, любімы выкладчык у студэнтаў і аспірантаў. Бліскучая адукаванасць В.П. Рагойшы спалучаецца з юнацка-рамантычным светабачаннем, выключнай адкрытасцю і сумленнасцю сапраўднага навукоўца. Ён сінтэзуе ў сабе навукова-вядомасць, моцнае гуманітарнае і мастацкае пачуццё. У ягонай асобе аб'яднаны якасці беларускага Асветніка і нацыянальнага Інтэлігента ў самым высокім значэнні гэтых слоў.

Т.І. Шамякіна,
доктар філалагічных навук,
загадчык кафедры беларускай лінгвістыкі і міфалогіі

ГАЛИНА ЛЬВОВНА НЕФАГИНА



Доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы Галина Львовна Нефагина родилась 4 июля 1952 г. в Пинске.

Творческий путь Галины Львовны связан с Белорусским государственным университетом: с 1970 по 1975 г. – студентка филологического факультета, с 1975 по 1978 г. – аспирантка, с 1978 г. – преподаватель, затем доцент и профессор кафедры русской литературы. В 1980 г. защитила кандидатскую диссертацию «Русская советская повесть 60–70-х годов: Драматизация жанра», в 1999 г. – докторскую «Динамика стилевых течений в русской прозе второй половины 1980-х – начала 90-х годов». Научные интересы Г.Л. Нефагиной связаны с русской и белорусской прозой и драматургией XX в. Особый вклад она внесла в исследование стилевых течений современной русской прозы. Автор монографии «Динамика стилевых течений в русской прозе второй половины 1980-х – начала 90-х годов» (1999), ряда учебных пособий, более 120 научных статей по проблемам русской и белорусской литературы.

Учебное пособие «Русская проза второй половины 80-х – начала 90-х годов XX века» (1998) было признано победителем на открытом конкурсе в рамках Программы «Обновление гуманитарного образования в Беларуси», где русская проза рассматривалась в динамике разных эстетических систем (реализма, модернизма, постмодернизма) и впервые в русском и отечественном литературоведении была предпринята попытка ее систематизации. Учебное пособие «Русская литература» (для поступающих в вузы) неоднократно переиздавалось и стало настольной книгой для многих абитуриентов Беларуси.

Галина Львовна участник многих в международных научных конференциях и конгрессах (Россия, Украина, Польша, Чехия, Словакия, Латвия и др.), ее работы широко известны в научных кругах литературоведов.

Г.Л. Нефагина – член ученого совета по защите диссертаций, член редколлегии журнала «Русский язык и литература», принимает активное участие в жизни филологического факультета, где ее знают не только как ученого, но и как прекрасного педагога, завоевавшего большой авторитет среди студентов и коллег.

Поздравляем Галину Львовну с **50-летием** и желаем дальнейших творческих успехов!

Коллектив кафедры русской литературы